

Паважаныя калегі!

**НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
АШМЯНСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ**

*Запрашаюць прыняць удзел у VIII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
«Гальшанскія чытанні»*

**«АШМЯНШЧЫНА – ШТОДЗЁННАЕ ЖЫЦЦЁ
ЖЫХАРОЎ КРАЯ Х–XX стст.»**

Плануемае поле канферэнцыі:

- Ашмяны, Гальшаны і ваколіца паводле археалагічных крыніц;
- Ашмянскі павет у часы Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
- насельніцтва Ашмяншчыны ў XIX – XX стагоддзях;
- Ашмяншчына ў віхурах войнаў і рэвалюцый, пасляваеннае адраджэнне і развіццё;
- шляхецкія роды і маёнткі Ашмяншчыны;
- сацыяльная прастора Ашмяншчыны (сацыяльныя і маёмасныя групы, іх узаемаадносіны, роля ў гісторыі краю);
- культурная спадчына Ашмяншчыны (архітэктура, мастацтва, асвета, літаратура, этнаграфія і інш.);
- сельская гаспадарка, рамяство, гандаль, вытворчасць, шляхі зносін у гісторыі краю;
- матэрыяльная і духоўная культура краю;
- славытыя імёны Ашмяншчыны.

Час правядзення канферэнцыі **18 мая 2018 г.**

Плануемае месца правядзення канферэнцыі: **г. Ашмяны, Гродзенская вобласць.**

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца па электроннай пошце dounar_zagor@mail.ru да **15 красавіка 2018 г.**

У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, яго пасада, кантактны тэлефон, e-mail. Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка. Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі. Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да **3 мая 2018 г.**

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны. Патрабаванні да тэкстаў: да **18 чэрвеня 2018 г.** у аргкамітэт дасылаецца электронны варыянт не больш за 40 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

Кантакты: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 17) 284-14-09, факс (+375 17) 284-18-70. Доўнар Аляксандр Барысавіч, e-mail: dounar_zagor@mail.ru.

Харчаванне аплочваецца арганізатарамі канферэнцыі, праезд за кошт камандзіруючага боку.

Аргкамітэт канферэнцыі